

УЗМАЦНІЦЬ БАРАЦЬБУ З РАСКРАДАЛЬНІКАМІ ФАБРЫЧНАЙ МАЕМАСЦІ

Чуточна-трыкутнай фабрыцы «М» так званай дробнай крадзяжні даволі распаўсюджанай з'явай. Работніца-механічная аддзела І. Ф. Віт 24 ліпеня была выключена з працы за парушэнне правілаў фабрычнай дысцыпліны. На працы фабрычнага цеха П. І. Ганаў украў 1 метр начоснага палатна. 9 жніўня была опаймана на месцы п'янаства работніца таго-ж фабрычнага цеха М. Т. Зукава, якая ўкрада лішнія метры ўшаванага матэрыяла.

За гэтага часу за дробныя крадзяжні судзілі. Зробіўшы гэтага крадзяжні ў шым выпадках з'яўляліся ў фабрыцы, а гэта справа абмяжоўвалася адной толькі работнай. Гэта спрыяла жукікам, заўважым на фабрыцы. Яны сталі рабіць «дробныя крадзяжні» не ад выкладу, а сістэматычна, — моў, робіла судзіць не будучы. Нядаўна, прыклад, работца размеравальнага цеха В. П. Казімірава опаймаў пры 200 цыблоў і двух чахлоў з-пад шы. Казімірава ўсяляк запэўніў, што гэта прастае ён зрабіў упершыню, так, у часе вобшыку ў яго на кватэры былі пяць скрынкі цыблоў і мота іна-і фабрычнай прадукцыі — усяго на 570 рублёў. Аказваецца, што ён даўгі час займаўся раскраданнем дробнай прадукцыі.

Гой, каму дорагі інтарэсы фабрыкі і ржавы, ніколі не адважыцца пайсці такую нясумную справу, як раскраданне фабрычнай маёмасці. Гэта робіць зямля дэзарганізатары вытворчасці, летуны, дубіткі, апараты лямпаў нажымы і ўстаў рублёў. Усе гэтыя «якасці» сабірае ў сабе работнік-споніжнік взысканых П. М. Сорын, які ўкраў 10 жніўня некалькі пар чуточна-начосных вырабаў. На фабрыцы «М» Сорын паступіў жніўня 1939 года, а 8 сакавіка 1940 года з'явіўся за працу. 19 красавіка паступае працаваць на фабрыку гну-і моты і 30 жніўня-жасня ён пачаў з'яўляцца за працу. 2 чэрвеня ён пачаў на фабрыку «М», і тут зноў пачаўся яго дэзарганізатарская работа. Чэрвеня ён атрымаў вымову за піянства. Праз шэсць дзён ён крадзе ру шаўковых пасмоў. 2 ліпеня прыходзіць на работу са спіяненнем на 15 мін. 3 ліпеня — на 10 мін. 5 ліпеня — на 23 мін. Паронны суд прысудзіў яго да 10 месцаў прымушовага бот. Але гэта не перашкаджае яму 17 ліпеня з'явіцца на работу, 23 ліпеня з'явіцца адлучыцца з работы на 3 з лавінай гадзіны, а 24 ліпеня зноў з'явіцца на работу. І, нарэшце, увесць яго «букет» з'явіўся ў завяршэнні ажай.

Усяго за праішоўшыя 7 з лішнім месяцаў гэтага года на фабрыцы зарэгістравана 161 выпадак раскрадання фабрычнай маёмасці (у 1939 годзе было 370 выпадкаў). Раскрадзена прадукцыя складае суму ў 20 тысяч рублёў (на сабелоту). Але партыйныя, профсаюзныя, комсомольскія арганізацыі не падалі гэтым фактам належнага значэння і да апошняга часу вельмі слаба мабілізуюць рабочыя калектывы фабрыкі на барацьбу з жулікамі і злодзеямі, якія залязаюць у кішэні дзяржавы.

Работчы, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі фабрыкі з адважаннем не адважыліся ў Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб крывававай алканасці за дробныя крадзяжні на вытворчасці і за хуліганства. Дзесяткі агітатары ў час абедзенага перапынку раз'яснялі работнікам і работніцам значэнне гэтага Указа, прыводзілі канкрэтныя прыклады зробленых злачынстваў непасрэдна на фабрыцы і заклікалі да ўважлівага пільнага, рашучага барацьбы з раскрадальнікамі фабрычнай маёмасці. Работчы фабрыкі горада адрабляюць Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, накіраваны, як і папярэдні Указы — ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня, — на ўмацаванне гаспадарчай і абарончай магутнасці нашай радзімы, на заваяванне новых вытворчых перамог.

Маск Шварцгэль — бригадзір кравіцкага цеха, ранены ў баях у белафінамі, выкавае сваё пачуццё радасці з поведы аублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета.

Сямітысячны калектыв нашай фабрыкі, — гаворыць ён, — здаровы, песна згуртаваны выкоп партыі Леніна — Сталіна. Тысячы стыханаўцаў і ўдарицаў фабрыкі штодзённа пачкаваюць узоры высокай прадукцыйнасці працы. Але ў наш калектыв зацясаліся асобныя людзі, якія не хочунь чэсна працаваць, а любяць нажывацца за кошт фабрыкі і дзяржавы і ідуць на такія злачынствы, як раскраданне фабрычнай маёмасці.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, — гаворыць стыханаўца швейна-білізнавага цеха Будаі Геравы, — прадугледжвае таварнае трыманне з'яўляюцца за хуліганства ў прамадзінскім месці. Гэта вельмі правільна. У нас на фабрыцы і асабліва ў фабрычным гараджы мае месца і гэта з'ява. Мы хочам культуру працаваць і культурна жыць. Дзякую партыі, ураду і вялікаму Сталіну за штодзённую клопату аб нас.

3. ЛАРЫСАУ.
Віцебск, 10 жніўня.

ЗА ІО ДЗЕН УБРАНА 317 ГЕНТАРАУ

10 дзён назад мы пачалі ўборку зерных культур у калгасе Чырвоныя зоркі сельсавета, Жлобінскага раёна. У першыя дні работа не далася — скаскаліся паношы опоннага рамонту камбайна. Наш «Сталінец» капырнічаў. Прышлось на-халу завяршыць рэгуліроўку асобных вузлаў.

Хутка мае памочнікі тт. Ісаянкі і Верасенкі і трактарыст Андрэй Чорнагаловы забяспечылі чоткую і бесперабойную работу механізма. Дзённая выпрацоўка нашага аграгата дасягнула 30—35 гектараў. Гэтага было мала. Мы рашылі ўзяць ад гектара больш, што бы можа даць 11 жніўня на палы калгаса «Траці Інжынерна», Чырвонабярэжскага сельсавета, мы ўстанавілі рэкорд — за дзень ўбраў 56 гектараў зорных культур першымі ў 9 гектараў. На гэтым мы не спыніліся. У бліжэйшыя дні думам пашырыць свой рэкорд — дасяць дзённую выпрацоўку да 65 гектараў. Для гэтага ў нас ёсць усе магчымасці, падабраўшы добрую, роўную плошчу ў 94 гектара.

Што нам забяспечыць такі поспех? Перш за ўсё, чоткая і ўгодзеная работа ўсяго аграгата. Змажы і запражы трактара і камбайна мы звычайна робім чотку. Ранішай я сам правяраю ўсе вузлы, усе дэталы. У 5 гадзін раніцы пачынаюцца работны дзень. Працуем беспераўна. У час работы ведаў для трактара і камбайна падаюць на загоны. Зяро з бункераў выгружаецца на-халу. Камбайн не спыняе нават на абед. Нягледзячы на ​​пачатковыя дзеянні працаваць беспераўна. Над вечар мы робім маленькі перапынак для змажы машын, працуем да 11—12 гадзін ночы.

Апрача гэтага, наш аграгата ўвесь час працуе на траці скорасці. Толькі на пад'ёмах і на няроўных месцах прадоўжана пераключаць на другую, а часам і на першую скорасць. Работа на вялікіх скорасцях — для нас не нова. Яшчэ ў 1937 годзе мы з таварышам Чорнагаловым перайшлі на троечку скорасці. Гэта ў значнай меры забяспечыла нам плёнкі ў мінулы год.

У 1939 годзе я на камбайне «Богучар» за сезон убраў 621 гектар зорных культур першымі ў 180 гектараў. У гэтым годзе я ўзяў на сабе абавязанне з'яўляцца ўборачы на камбайне «Сталінец» 1000 гектараў. На 12 жніўня за 10 рабочых дзён мы ўбраў 317 гектараў.

Владзімір ГАРАУЦОУ,
ордананосец, камбайнер Жлобінскай МТС.

Багаты ўраджай

Змагаючыся за ўдзел у Фоссаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, калгаснікі нашай сельскагаспадарчай ардыі кожны год атрымліваюць усе новыя і новыя перамогі. Калі ў 1939 годзе ўраджай зерных мы атрымалі на 12,5 цнт з гектара, то сёлета ўраджай заваяван лясца большы.

Ураджай вырас па-славу. Калгаснікі са здавальненнем адзначылі, што тамога ўраджай на нашай пасячанай глебе яшчэ ніколі не было. Ураджай жыта дасягнуў 16 цнт з гектара, ячмень — 18 цнт, аўса — 17 цнт, пшаніцы — 18 цнт.

Уборку ўраджаю мы пачалі выбарачным парадкам. Усе каласавыя і лён убраў за 6 дзён. На ўборцы было шырока разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва. Усе калгаснікі штодзённа перавыконвалі нормы. Калгаснікі Станіслава Дубінскага, Лізія Стасенка, Альбіна Гапоніка ўбраў ўручную на 0,18—0,20 гектара першымі ў 1941 годзе.

На гэтым мы не спыніліся. На аснове ажыццяўлення паставы Ілгена ІК ВКП(б) аб уборцы і загоўнах сельскагаспадарчых прадуктаў мы даб'ёмся новых перамог.

Софія СМІР,
ордананосец, старшыня калгаса «Будаўнік», Хойніцкага раёна.

Чаму соўгасы адстаюць на ўборцы

Соўгасы Беларусі маюць у сваім распарадкі перамажы сельскагаспадарчыя машыны і інвентар. У кожным соўгасе ёсць камбайны. Здавалася-б, што пры наяўнасці такой тэхнікі, соўгасы павінны былі-б існа ўперадзе па ўборцы ўраджаю.

Тым не менш, соўгасы Беларусі не толькі не ідуць уперадзе, а наадварот, адстаюць у параўнанні з калгасамі. На 10 жніўня калгасы рэспублікі ўбраў ўраджай на 62,9 проц., а соўгасы — на 54,4 проц.

Чым-жа аб'яўніць такое адставанне? Аб'яўніцця гэта толькі тым, што многія кіраўнікі соўгасу неадарываюць значэння работы камбайнаў. Адсутнічае правільная арганізацыя працы.

У разе соўгасу няма прадуманага плана пераходзіць камбайнаў з поля на поле. Так, напрыклад, у соўгасе «Лобань», Курганскага раёна, Вілейскай абласці, камбайн быў адпраўлены на ўчастак за 15 км на плошчу ў 25—30 гектараў, а да гэтага часу пасяла жыта на змятна большым масіве каля пятага соўгаса. У розлучнае непрадуманай пераходзіць камбайн праішоў 10—12 км на камяністай дарозе, некаторыя дэталі расквіталіся. І ён вымушан быў прастаныць 2 дні.

За час двухдзённага прастою ніхто з кіраўніцтва соўгаса: ні дырэктар тав. Пятка, ні нам. дырэктара па палітычнай частцы тав. Казлоў не здагадаліся зрабіць аб'ект вузлаў участка. Пустыні машыны па неабходнасці ўчастку. Камбайн праішоў поўдня, пакуль аб'яўшы першы круг.

У соўгасе «Зарэчча», Смалявіцкага раёна, Мінскай абласці, камбайн сістэматычна праціявае толькі таму, што дырэктар соўгаса тав. Петровіч усе арганізаван саветскай аждэці зяна. Паставіны транспарт для аждэці зяна з'яўляецца на выдзелены, а з'яўляюцца чамусьці скаротуваецца на іншых участках.

Некаторыя кіраўнікі соўгасу не звяртаюць увагі на якасць работ камбайна. Так, напрыклад, дырэктар соўгаса «Лугаўны», Ільінскага раёна, Вілейскай абласці, т. Вішнікоў не прыставаў да

машыны павола-уважаль. «Не бачу ў гэтым асобай неабходнасці», — гаворыць ён.

У соўгасе «Осколковічы», гэтага-ж раёна (дырэктар тав. Матусявіч), якасць уборкі выключна дрэнная, калосі не абіраюцца.

Кіраўнікі соўгасу павінны зразумець, што пры такой арганізацыі працы на жыцце яны ставяць пад прамоу патроўку выкапанне плана камбайнавай уборкі.

Дырэктары, кіраўнічы партыйныя арганізацыі соўгасу павінны ўвесь работу камбайнаў пад непасрэдным кантралем. Да кожнага камбайна павінна быць прымацавана працяжная брыгада для абслугоўвання, прымаваць неабходны транспарт для аждэці зяна. Трэба ўсталяваць строгі ўгод прымаемага сярня і захоўванне яго пры перавозках у сярні і сунцы. Нельга дапусціць разрыў паміж уборкай і маляшбай, які наглядзецца ў разе соўгасу. Той факт, што на 10 жніўня соўгасы ў сваёй большасці яшчэ не разгарнулі маляшбу, сведчыць, што дырэктары соўгасу слаба мабілізуюць работчы на выкапанне рашыня ліпені-скага Пленума ЦК ВКП(б). А ў гэтым рашэнні выразня сказы: «не дапусціць спазнення з аб'яўтам аждажы і забяспечыць пачатак аб'яўтам аждажы не пазней 5 дзён пасля пачатку жасвіны, арганізаваць ў першую чаргу маляшбу з кошаў».

Кожная партыйная і профсаюзная арганізацыя абавязаны разгарнуць большыма саборніцтва сярэд работчы, мабілізуючы іх на б'яўрэннае правядзенне ў жыццё рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

Соўгасы Беларусі маюць усе ўмовы быць перадавымі па ўборцы ў нашай рэспубліцы. Нарамат соўгасу Беларусі павінны штодзённа дамагаць соўгасам і прабаваць ад іх кіраўнікоў зорнага выкапанна плана камбайнавай уборкі.

Соўгасы павінны закончыць маляшбу ў сваіх асцяжы тэрміны в тым, каб саветскае дапамагчы калгасам у аб'яўце ўраджай.

С. І. РЫБ,
заагачны соўгасным сектарам сельгасадзела ЦК КП(б)Б.

Ранняя бульба і гародніна — даяржава


ГОМЕЛЬ. Калгасы абласці пачалі збору ранняй бульбы і гародніны ў ліх дзяржаўных пастаках. На скляны паступілі першыя 70 тон бульбы.

Калгас імені М. Магільскага раёна, з'яўля на прымячым пункт 80 цятнераў ранняй бульбы, 60 цнт. капусцы і 80 цят. гуркоў. Апрача таго калгас праду-

дзяржава 100 цятнераў капусцы і 25 цнт. бульбы.

Праступілі да здычы бульбы і гародніны калгасы «Піля да сацыялізма», «Чырвоны хлебароб», імені Будаўніца, імені Малава.

З калгаса «Чырвоны працаўнік», Гомельскага раёна, паступіла першая партыі высокакасных памідораў.



Чырвоныя абаб са аждажам і селам аднаасобніку Брэсцкага раёна. Фото В. Луцкага. (Фотакронка БЕЛТА).

ПАСТАНОВЫ І САПРАЎДНАСЦЬ

Грамадзяне Янушкевіч і Фасва, якія працяваюць на 4-му Чыгуначнаму завулку горада Мінска, у адзім з чэрвеня з'явілі дзён аждажкі, што па іх агародзі вольны бярэні, прыду і іншыя будаўнічыя матэрыялы. Аказваецца, супрацоўнікі Нардаміна БССР тав. Храмцоў і шэфар аўтагаража ОПК БССР тав. Свірыдовіч атрымалі ад выканкама Мінскага горавета дазвол на аіндыўуальную пабудову жыллага дома. Месца для будаўніцтва было звырана на ўчастку, належачым Янушкевіч і Фасвай. Апошнія апрагатаваці раённае выканкама горавета.

Мікоі абжыгас, праверыўшы справу па месцы, яшчэ 20 ліпеня гэтага года сабараніў Храмцоў і Свірыдовіч будаўніцтва на ўчастку, які належыць Янушкевіч і Фасвай. Не гледзячы на сабарону, Храмцоў і Свірыдовіч пачалі будаваць дом.

25 ліпеня выканкам Мінскага горавета адмініў сваё папярэдняе рашэнне і сабараніў Храмцоў і Свірыдовіч праводзіць будаўніцтва на ўчастку. Не гледзячы на зусім янае і вопрытнае рашэнне выканкама Мінскага горавета, Храмцоў і Свірыдовіч працягваюць сваю справу.

Янушкевіч і Фасва пачыналі парогі розных устаноў, каб адцягнуць свае працы, у вышкі яны пакуць што дабіліся толькі адной паперкі ад пракурора Калгасніцкага раёна. Для Храмцоў і Свірыдовіча, як відаць, ніякія законы не псыяны.

ТРУСЕВІЧ Е. О., ЛІГУШОВІЧ А. Б.,
ГУМІН Л. М., БАРАНОВСКІ А. А.

Пазбавілі кватэры

(Письмо ў рэдакцыю)

Лінь год да 1937 года пражывала я ў кватэры 2 дома № 12 па Рэвалюцыйнай вуліцы. Дом гэты разваліўся, патрэбны былі кватэрыны рамонт. Догі так жыхары марылі аб такім рамонце. Прыходзілася абіраць парогі многіх гарадскіх арганізацый. У пачатку 1937 года, даражы, прыступілі да рамонту дома. Жыхароў часова перасялілі ў іншыя кватэрыны, а мяне — ў кучку кватэрыны 23 дома № 6 па той-жа вуліцы. Я была ўпаўнаважана ў тым, што скончыць рамонт — і атрымаць добрую кватэру. Законны рамонт, усе жыхары вырашылі ў свае кватэры, а я так і асталася ў кучці. Там прабыла і па сёння. 3 мая таго ж года зрабілі вуліцу і расшырылі вардэр. Калі чынам пазбавілі мяне жыллой плошчы ў доме № 12, дзе жыла на працягу пяці год.

Па гэтым поведы я звярнулася ў парсуд 4 участка горада Мінска, які вырашыў справу ў маю карысць, аднак рашэнне суда не ажыццяўлена. Праз некалькі час я яшчэ раз звярнулася ў суд. Судзіў ужо народ 8 участка, які таксама выказаўся ў маю карысць. Аднак і гэты прыгавор не выканаў. Я выкамае Варшавскага райсавета, куды я таксама не раз звярталася, мяне запісалі ў чаргу. Але калі гэтая чарга прыдзе — п'явадом.

Каму дано права пазбавіць мяне жыллой плошчы?

О. М. РЫБНО.

Фабрычная сталова не перабудавала сваёй работы

Сталова высачанскай ільняпрацельнай фабрыкі (Левянскай раён) не перабудавала сваёй работы. Большасць рабочых фабрыкі не паспяваюць паабедваць у вызначаны час. Прыходзіцца або адмовіцца ад абеду, або спазніцца. Дырэктар фабрыкі Федароў не прыняў мер, каб наладзіць нармальную работу сталовы. Нехалае сталовы і крадзяў, мала пасуду. У выніку ствараюцца вялікая чарга абедуючых.

Ніхто не турбуецца і аб чыстаце ў сталовы. Падлога рэдка каці мяеца, на кухні аждажы брудна, пасуду мыюць неахайна.

С. БАРАНОВСКІ.

Не вядуць барацьбы за якасць прадукцыі

Праішоў ужо месяц пасля апублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб алканасці за выпуск няабрабаванай або некамплектнай прадукцыі і неахаваанне абавязковых стандартаў якасцювыя прадпрыемствамі. Аднак з магільскага аўтарамонтнага заводзе іні Кірава барацьба за якасць яшчэ не сала ў цэнтры ўвагі. Да гэтага часу ў заводзе яшчэ выпускаюцца машыны не ў поўнай апрацёнасці. Гэты днём кантралер аддзела збыту т. Галавой здаў заказчыку аўтамашыну «ЗІС» рамонту з няспраўным святлом. Дырэктар завода замест прыняцця рашучых мер да нарушэнняў Указа ад 10 ліпеня бежавалася толькі вынісеннем паяжэння.

Пак № 1 з'яўляецца вядучым на заводзе. Да гэтага часу тут прадаўжаюць прававаць без чарпкоў. Датыль № 31-31 прабылеца не па чарпкоў, з-за чаго

часта ідзе ў брак. Гэта выклікае затрымку ў аборцы прадзін мастоў. У гэтым жа паху нагаляюцца выкладкі пачынены марак сталі, што таксама адваеца на якасці прадукцыі.

Няма барацьбы за паліяжненне якасці і ў праху № 2. Якасць зборкі матэраў тут нізкая. Каросні для прамыўкі поршніў мяняюцца ад выкладку да выкладку, роўнаці ўсе брудныя, няма абірачнага матэрыялу для матэраў. Мясенная машына няспраўная. У цэху ўстапоўнен новы станок для шліфоўкі ільняндраў, але ён таксама праціявае.

Няма на заводзе кантролі і за захаваннем абсталявання. Дорагакаштуточны станок ДП-300 паломан токарям Шарбо. Вучнем Шамелевым паломан станок «Удмурт». Зварэцця гэта таму, што абсталяванне ў цэхх абязлічана, ніхто не адмавае за яго захаванне.

3. ЛАРЫСАУ.
Віцебск, 10 жніўня.

Міжнародны агляд

У ваны мінулага тыдня ў Ла-Маншы збыліся найбольшыя выіды баі, якія на-заваліся да гэтага часу наймж марожымі і гаветранымі сілзямі Англіі і Германіі. Германскія тарпедныя калеры пры падтрымцы птырочных бомбардыроўчыкаў атакавалі караваны англійскіх грузавых суднаў, іпоўшых паг моным кавівам. Англіі і германскіх друк дае самія суцяшальныя весткі аб рэзультатах гэтых бітваў. Яны былі такімі былі — ясна, германскае камандаванне прабуе захваціць зараз кантроль над водам Ла-Манша, або па срайнай меры робіць умоўненую разведку перад рашэннем гэтай задачы.

За апошні час у сувеснай прэсе было выяла разгавора аб магчымасці адкрытоўкі германскага наступлення на Англію. Вядомы Аўтур — лонданскі карэспандэнт «Нью-Йорк таймс» пісаў, напрыклад, што Германія, магчыма, пачынае да лясшае паліроўцы праз пасредства Італіі нанесці ўдар камунікацыям Брытанскай імперыі на ўсходняй частцы Міжземнага мора.

Агенства Рэйтэр паведавае, што Італьянскі навал на Егіпет «з'яўляецца пемічуным». Пачаўшаеся некалькі дзён таму назад наступленне Італьянскіх войск на Брытанскае Самалі (Усходняя Афрыка) магчыма прадрынята ў першую чаргу з мэтай адцягнення брытанскіх сіл, асабліва паветраных, перад пачаткам апераній на Італійска-егіпецкай граніцы.

Парэшце, заявы некаторай часткі еўрапейскага друку, у першую чаргу іспанскіх газет, ствараюць ўражэнне, што ў бліжэйшы час не выключана ўспушчэнне ў вайну генерала Франка. Першым аб'ест-

там магчымых апераній Франко называюць Гібралтар.

Аднак, у кіруючых кругах Лондана чакаеца наступленне на Егіпет або магчыму атакі на Гібралтар сільнымі разсядзачы, як апераніі дапаможнага азначэння.

З выхадом германскіх войск на ўбаражэжа Ла-Манша неабходна амыіскаса суднаходства можа ўзраста. Але, з другога боку, у рэзультатах перамоў з Італіяй камандзіры суднаў Польшчы, Паргеті, Дані, Галаціі, Францы гандзевы флот Брытанскай імперыі ўзрос на 10 млн. тон. У адносінах ваеннага флота Брытанія таксама карыстаецца перавагай над сваім праціўнікам. Аднак, англійскаму флоту нехавае асмінаў, неабходных для канваіравання гандзевых суднаў, або ў выкладу аждажы германскай атакі праіду Па-то-Кале, дзе ўмовы апераній праідуць караблём неспрыяльным. Для забяспечэння гэтых патрэбнасцей Англіі, па амерыканскіх палыхках, нехавае па крайняй меры 50 эсмінаў.

У чаканні інтэнсіўных ваенных дзеянаў абедзве вядучыя стараны развіваюць ліхаманкавую дыпламатычную дзейнасць.

Англія Ільіопіла ўтрымаць Іспанію ад уступлення ў вайну. Старавочыца Умадзав свай пахасуючыся Ільіў і Мадрыда дзе брытанскі ўрад падпісае 26 ліпеня дзе брытанскі ўрад падпісае 26 ліпеня дзе брытанскае пагадненне з Іспаніяй і Паргу-галіяй, па якому генерал Франко атрымаў аныліскае кравіцка. Адначасова прамаюца меры для намоў на Мадрыда. Ільіў напрымае Іспаніі блажай. Урад ЗША, дзейнічаючы ў кааляцыі з Англіяй, аб'я-

лае эмбарго (забарона) на вываз нафты ў Іспанію і Португалію. Гэта ў першую чаргу павінна перашкадзіць іспанскім імпардэрам перапрадаваць амерыканскую нафту Італіі і Германіі, аднак, укажана мера сур'ёзнае з'ява непераспекты інтарэсаў самай Іспаніі. Ніш іншым ні анча-амерыканскіх напоск, ні англійскія спробы зааборны Мадрыд крэдытамі пакуць не мелі асабага поспеху.

Становіцца на Балканах таксама ў першую чаргу сведчыць аб пазеіні тут алаіа-французскага ўплыву. Сімпаматычны апазіцыя меркапментаў румынскага ўрада: абмежаванне англійскага суднаходства на Дунае, устапоўленне наглядку над англійскай нафтавай кампаніяй у Румыніі «Аспро Румына», высяжка з краіны рату англійскіх і французскіх інжынераў і Балканаў нафтавых прадпрыемстваў. І Балканах знаходзіцца пад парозай крушэння ўсё сістэма грамад палітычных адносін, устаноўленых тут пад дзякчотку Парыжа і часткова Лондана пасля першай імперыялістычнай вайны.

З паражэннем Францыі, фактары, стварыўшы і падтрымліваючы гэтую сістэму, страцілі ранейшую сілу. Балгарыя і Венгрыя прабаваюць звароту сваіх зямель, перададзых у парадку дагавораў 1919—20 гадоў Румыніі. Германія і Італія, запіаўляючы ў напрыжжэнні каліфікацыя на пазіўным усходзе Еўропы, рэкамандавалі Румыніі пайсці пасустрач балгара-венгерскім патрабаванням. Румынскі ўрад па гэта з'яўляецца. Гэкі змост гутарак, адбыўшыся ў Зальцбург (Германія) і ў Рыме, дзе ў канцы ліпеня паслядоўна абмявалі кіраўнікі венгерскага, румынскага і балгараўскага ўрадаў.

Аднак, пасля зальцбургскай і рымскай нарад сарава не пайшла асабліва гладка. Румына-балгарскія перагаворы, якія пачыналіся гэтымі дзямі ў Крайове (Румынія), працягаюць як-былішам без асаблівых

спрэчак, хаця па некаторых вестках Румынія адмові

Да пытання аб звароце Балгары Паўднёвай Дабруджы

У еўрапейскім друку многа ўвагі адводзіцца зараз пытанню балгара-румынскіх адносін і, у прыватнасці, пытанню аб тэрыторыі, некалі належалі балгара-румынскім імператарам і потым атрымліваючы ад Балгарыі. Падкрэслівана пры гэтым, што з асаблівай вострыяй высоўваюцца цяпер балгарскія патрабаванні на Дабруджы, што Балгарыя прад'явіла ўжо румынскаму ўраду патрабаванне звярнуць Дабруджы або патрабаванне аб звароце па краінай меры Паўднёвай Дабруджы.

Як і чаму паўстала пытанне аб Дабруджы? Што ўваляе сабой Дабруджы?

Над іменем Дабруджы вялою обласць, якая ўваходзіць у састаў Румыніі, ахвартвае дзельту Дуная, а таксама працягнулася на поўдзень ад гэтай дэльты. Плошча Дабруджы—23.262 кв. км. (Паўночная Дабруджы—15.536 кв. км., Паўднёвая Дабруджы—7.726 кв. км.). Насельніцтва Дабруджы, паводле даных на 1 студзеня 1936 года, складае 884.755 чалавек. Трэба сказаць, што найбольшы састаў насельніцтва Дабруджы выключна праясні. У Дабруджы жывуць туркі, балгары, румыны, яўрэі і т. д. Ёсць даволі значны кантынгент рускіх, некалі эміграваўшых у царскай Расіі па розных матывах і, у прыватнасці, у сувязі з рэлігійнай перыямасцю царскіх улад. У Паўднёвай Дабруджы, паводле афіцыйных балгарскіх даных, балгары складаюць асноўны кадр насельніцтва, там як на долю румын прыходзіцца ўсяго толькі каля 2 процантаў.

У адміністрацыйных адносінах Дабруджы, якая складае самастойную обласць, яшчэ не вылучана ў самастойную адзінку і ўваходзіць у састаў так званай Старой Румыніі.

Грамадская думка Балгарыі лічыць, што Паўднёвая Дабруджы была і павінна заставацца жытніцай Балгарыі. Гэтае ж зацвярджае і ў тым, што аўстрыйскія і Балгарыі адзінадушныя Міністэрства Замежных спраў матэрыялах, якія тычыцца Дабруджы.

Яшчэ ў VII стагоддзі Дабруджы належала балгараў. Стаўшы Дабруджы яшчэ пераходзіла з рук у рукі—у якасці гаспадарства ў ёй пабывалі мадзьяры, сэрбы, чэхавы, полаўчы. Праходзіў праз тэрыторыю Дабруджы са сваёй рашчы рускі князь Святаслаў. З уварожнем у канцы XII стагоддзя другая балгарская царства Дабруджы была ўключана ў яго састаў, а затым уваходзіла ў састаў Валахіі, якая потым стала васалам туркаў. Да 1878 года Дабруджы, акладачы частку Балгарыі, належала Турцыі. Аднак, па Сан-Стефанскаму дагавору 3 сакавіка 1878 года Паўночная Дабруджы была далучана да Румыніі. Паўднёвая-жа Дабруджы румыны аўдадалі ў 1913 годзе, калі Балгарыя была ў значнай меры заняцана ў другой балканскай вайне. Фармальнае далучэнне Паўднёвай Дабруджы да Румыніі замацавана дагаворам, падпісаным у Бухарэсце 10 жніўня 1913 года.

У часе першай імперыялістычнай вайны войскі Балгарыі, выгнаныя на старане аўстра-германскага блока, занялі ў 1916 годзе сумесна з германскімі войскамі Паўднёвую Дабруджы. Паводле заключанага ў 1918 годзе сепаратнага германа-румынскага дагавора ўсталявалася, што Паўднёвая Дабруджы звяртаецца Балгарыі. Аднак потым па дагавору ў Неі, падпісанаму 27 лістапада 1919 года, была захавана паміж Балгарыяй і Румыніяй без усялякіх змен працяг, якая існавала ў 1914 годзе.

Пасля першай імперыялістычнай вайны румынскія ўлады называлі «рэўнае» пачалі праводзіць румынізацыю Паўднёвай Дабруджы. У гэтай сувязі ў 1924 годзе быў выдан закон аб эспэрыманце ў карысць дзяржавы адной трэці ўсіх зямель у Паўднёвай Дабруджы. Такім шляхам ствараўся зямельны фонд, які павінен быў размяркоўвацца сарод румынскіх каланістаў. Гэты закон сустраў найменшы апазіцыю з боку балгарскага насельніцтва Паўднёвай Дабруджы. Румынскія ўлады пусцілі ў ход цяжкую машыну ваеннага тэрора. Быў нават арганізаван ваенны пагор у Старым Сяле, Вялікая колькасць сялян у сувязі з румынізацыяй Паўднёвай Дабруджы ўцякла з Дабруджы.

На падставе гэтых даных трэба лічыць, што патрабаванне Балгарыі аб звароце Паўднёвай Дабруджы з'яўляецца справядлівым і палкам абгрунтаваным. Які вядома, Саветы Саюза заўсёды сталі і працяжка сталі на пазіцыі падтрымання гэтых патрабаванняў Балгарыі ў адносінах Румыніі.

(«ПРАВДА»)



На Малой Беларускай чыгуначцы. На адмыку адна з лепшых дзяжурных па станцыі «Счастлівая» вучанца 8 класа 7-й чыгуначнай школы г. Гомеля Надзя Сельвіна адпраўляе поезд. Фото Л. Шаевіча. (Фотакроніка БЕЛТА).

НОВЫ АТРАД СОВЕЦКІХ РАБОТНІКАЎ

Адбыліся вышукі паўтарамесных курсаў па падрыхтоўцы старшын сельскіх саветаў заходніх абласцей БССР. Курсы былі арганізаваны пры аб'ёмна-аграмацкіх вучэбных цэнтрах 700 сельскіх актывістаў заходніх абласцей рэспублікі. Курсанты праслухалі лекцыі па гісторыі партыі, гісторыі ССРС, саветскаму будаўніцтву, рускай і беларускай мовах. Усе вышукнікі раз'ехаліся па раёнах, дзе яны будуць працаваць у якасці старшын і сакратароў сельскіх саветаў. З 15 жніўня ў заходніх абласцях пачынаюць працаваць курсы па падрыхтоўцы старшын сельскіх саветаў—на 750 чалавек.

Адбыўся таксама выпуск рэспубліканскіх пяцімесячных курсаў па саветскаму будаўніцтву пры Сярэдняй БССР. Тут навучаліся 65 старшын і сакратароў райвыканкомаў і старшын горвыканкомаў усходніх абласцей.

Вышукнікі выехалі ў Маскву на экскурсію ў музей Леніна і Усеагульную сельскагаспадарчую выстаўку.

У ЧЭСЦЬ СЛАЎНАЙ ГАДАВІНЫ

ГОМЕЛЬ, 12 жніўня. (Кар. «Звязды»). Чыгуначнікі Беларускай дарогі з кожным днём множаць парамоты ў чэсць пятай гадавіны стаханавскага руху. Некаторыя калектывы палітых станцыяў Жлбінскага аддзялення дэпо Гомеля выканалі жывёныя планы пастуркі. Калектывы станцыі Останкавічы (начальнік тав. Новікаў) месячны план пастуркі выканалі 7 жніўня на 162 проц. Перавыканалі месячныя планы пастуркі таксама станцыі Жэрдз, Шацікі, Цялуша, Гароціны.

Вытворчыя падарункі стаханавскай гадавіны рыхтуюць многія іншыя чыгуначнікі. Машыніст дэпо Калінкавічы тав. Шуцка перавыказаў 8 жніўня пезод, вага якога перавыказала норму на 1700 тон. Выдатны пазезд зрабіў 9 жніўня машыніст гэтага-ж дэпо тав. Баранаў, узагароджа-

ны ордэнам Леніна. Упершыню на участку Калінкавічы — Жыткавічы ён праяздзіў пезод, вага якога перавыказала норму на 1550 тон. Пезод цяжкай вагі быў дастаўлен у Жыткавічы на 38 мінут раней раскладу. Пазезд цяжкай вагі з нагомам у дарозе праяздзіў у гэты дзень машыністы дэпо Жыткавічы Раманаў, Акашэвіч, Клязюкі, Бувін і іншыя.

Грузачны станцыі Берзіно горада адгукнуліся на заклік гарнякоў шахты «Цэнтральнае Ірміно». Яны пераказалі лі соцыялістычным дагавору, узяўшы на сябе новыя павышаныя абавязальствы, якія перавыконваюць. Брыгады грузачкаў Валько і Шынкевіча выконваюць штэдэіна новыя нормы на 200—300 проц.

Р. СЫРКІН.

ВЕЛАПРАБЕГ ВІЛЕЙКА—СМАРГОНЬ

ВІЛЕЙКА. 44 дзятрызнікі ВІлейкі зрабілі 84-чымяметровы велапрабег па маршруту Вілейка—Смаргонь. Апошнія 10 кіламетраў шляху вельаспедысты прайшлі ў промывагах.

18 жніўня намячаецца правесці другі масава-агітацыйны велапрабег дзятрызнікаў па акружаючых калгасах. У гэты ж дзень будзе праведзена ваенна-танцавальная ігра дзятрызнікаў і членаў Асацыяцыяна. Тэма ігры—наступленне.

Надрыхтоўка да прыезда разгарнулася і ў іншых гарадах і раёнах абласці. У

болынасці раёнаў працуюць школы на ліквідацыю малалітвеннасці і непісьменнасці сярэд дзятрызнікаў. У Дунілавічынскім раёне ў школах навуцацца 277 малалітвенных і 32 непісьменных дзятрызнікаў. Больш 100 чалавек дзятрызнікаў гэтага раёна рыхтуюцца аздаць 17 верасня—гадавінае вышалежэнне Заходняй Беларусі ад панжэга ярма—нормы на значок ПНХА, 48 — на значок ГСА. У Аліхвіцкім раёне ў школах на павышэнню пісьменнасці навуцацца каля 1.000 дзятрызнікаў. (БЕЛТА).

ПАДРЫХОТКА ДА ВЯЛІКАГА СВЯТА

АНТОНАЛЬ. (Брэсткая абласць). Вялікімі поспехамі ў будаўніцтве новага жыцця сустракаюць працоўныя Антональскага раёна знамянальную дату—17 верасня.

Да 17 верасня ўраённыя цэнтры Антональ—заагаваняцца будаўніцтва большы і ласці, абсталяван радзёўска на 400 тэчак, пабудаван вялікі клуб на 650

месц, устаноўлена стацыянарнае гукавое кіно. Не так даўно пабудавана і пушчана электрастанцыя.

Працоўны раёна рыхтуюцца сустраць сваё свята паспяховай правядзеннем сельскагаспадарчых работ, выкананнем плана па ўсіх відах паставак. (БЕЛТА).

Перад новым вучэбным годам

Наплыў у педагагічныя навучальныя ўстановы

Назавірацца вялікі наплыў заў у вышэйшыя педагагічныя навучальныя ўстановы БССР. На 3.420 вакантных месцаў падана 4.700 заў. У Мінску наставніцкі інстытут на 180 месцаў атрымлілі 873 завы. Сярод паступаючых завы ў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта—31 выдатнік сярэдняй школы. Цяпер ідуць прыёмныя іспыты.

З новага вучэбнага года пачынуць працаваць педагагічны інстытут у Веластоку і настаўніцкі інстытуты ў Гродне, Баранавічах і Пінску. Уступіў у эксплуатацыю новы 4-павярховы, добра абсталяваны вучэбны корпус Гомельскага педагагічнага інстытута на 1.000 месцаў.

ВЫСТАЎКА РАБОТ СОВЕЦКІХ МАСТАКОЎ

БЕЛАСТОК. (Кар. «Звязды»). У канцы жніўня ў Веластоку адрываецца вялікая выстаўка работ савецкіх мастакоў. У ёй прымуць удзел больш 100 выдатных майстраў выяўленчага мастацтва. Сярод іх заслужаныя дзеячы мастацтва—І. Грабар, А. Герасімаў, В. Якаўлеў, Г. Савіцік, галенавіты калектывы мастакоў вядомых пад агульным псеўданімам Кукурнінскі і іншыя.

БОЛЬНИЦЫ І МЕДЫЦЫНСКІЯ ПУНКТЫ

СЯМІПІЧЫ. У Сяміпічынскім раёне, Брэсткая абласць, арганізавана новая лячэбная ўстанова.

Да прыходу савецкай улады тут не было ўрачэбнай лапаломі населеніцтва. Цяпер працуюць тры сельскія амбулаторыі і больніцы, 7 медыцынскіх пунктаў. У горадзе Сяміпічы хутка пачнецца будаўніцтва новай больніцы. Намечана адкрыць радзільны дом. Г. Кошчыч.

У пракуратуры рэспублікі

Пракуратурай рэспублікі ўбоджан рад крмынальных спраў, звязаных з парушэннем Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССРС ад 10 ліпеня 1940 года аб адказнасці за выпуск надобракаснай або некамынактай прадукцыі. Да судовай адказнасці прынятаюцца зааганы мінокай хлебапайары № 1 Д. І. Рабінчык. 2 жніўня гэта хлебапайарка вынекла надобракасны калач, які быў пушчан праз гандлёвую сетку ў прадаж. Да судовай адказнасці прынятаюцца брыгадэр брэскага хлебакадэбіната Фоміч і майстар Ленскі, па віне якіх з хлебакадэбіната вымусяўся дрэнна вымечаны, сыры і непрыгодны для ўжывання хлеб. Вядзёцца следства па справе аб выпуску надобракаснай прадукцыі радкам арпелеў і прадпрыемстваў рэспублікі. По-

лапка арпелеў імені 15 гадавіны Кастрычніка адрывае зааганы 2.585 пар брук. З гэтай колькасці 500 пар аказаліся нягоднымі, а астатнія з рознымі дэфектамі. Мазырская мебельная фабрыка «Комінтэр» накіравала мебельнаму магазіну Мінпрогандлі 72 канцільярскіх сталы і 28 шафаў, якія аказаліся з вялікімі дэфектамі. Мэбля прышлася перавесці ў ніжэйшы сорт са змяншэннем у цане на 15 проц. Віцебская фабрыка «Прагрэс» накіравала Мінпрогандлі партыю абутку 147 пар абутку былі перавезены ў ніжэйшы сорт, а 168 пар звернуты на фабрыку як нягодныя. Гомельская фабрыка імені 8 сакавіка да Усебеларускага фізкультурнага парада накіравала ў Мінск 8.000 футболак, з якіх 153 аказаліся зым нягоднымі, а астатнія з рознымі дэфектамі.

Патрабаванне рабочых Стакгольма

СТАКГОЛЬМ, 13 жніўня. (ТАСС). 10 жніўня ў зале Народнага дома ў Стакгольме адбыўся публічны дыялад рэдактара газеты «Ню-даг» Густава Іогансона на тэму аб падзеях у Прыбалтыцы. Зала была перапоўнена. Дыялад, праслуханы з вялікай увагаю, не раз перарываўся апладысмантамі. Присутныя аднагося пры-

нялі рэзалюцыю пратэсту супроць забароны транспартнага камуністычнага друку ў Швецыі.

«Рабочы сход,—гаворыцца ў рэзалюцыі,—патрабуе, каб антыдэмакратычныя, супярэчачыя канстытуцыі забарона перадавак газеты «Ню-даг» была знята».

Харчовае становішча ва Францыі

ВІПЫ, 13 жніўня. (ТАСС). Французскі ўрад вядзе перагаворы з прадстаўніцамі паўднёамерыканскіх краін аб закупках па крэдыт харчоў. Францыя дазваджае атрымаць ад Аргентыны 12 тысяч тон марожанага мяса, а ад Бразіліі—цукру. Харчовае становішча ў краіне астаецца выключна цяжкім. У вікрыных магазінаў вывешаны плакаты: «Цукру, мяса, м-

ла, казаняльных тавараў у прожажу няма». Абмежаванасць матэрыяльных магчымасцей прымусяла ўрад асцягвацца на аднаўленне гаспадаркі толькі 500 мільянаў франкаў, на аднаўленне транспарта—50 мільянаў у той час, калі цягача на ваенныя патрэбы расходвалася каля мільярда франкаў штэдэіна.

Іспанская нота Англіі

ЛОНДАН, 12 жніўня. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, іспанскі пасол у Лондаце ўручыў парламенцкаму наместніку англійскага міністра замежных спраў ноту, у якой іспанскі ўрад зварае ўвагу

на нядаўна прынятыя Англіяй мэры па ўзмацненню марскога кантролю. У ноте гаворыцца, што іспанскі ўрад захоўвае за сабою ўсе правы ў сувязі з гэтымі мерапрыемствамі.

Выкананне плана торфзавадамі НАРНАМАТА МЯСЦОВАЙ ПАЛУНАІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА 12 ЖНІЎНЯ (у процантах)

| Заводы | Сутрапнае заданне | Календарнае заданне |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Асіпторф | 157,7 | 93,8 |
| Чырвоны Сцяг | 68,7 | 87,8 |
| Імені Орджанікідзе | 151,0 | 87,8 |
| Імені Даўмана | 103,9 | 124,0 |
| Дунора | — | 109,5 |
| Радзічава | 122,3 | 59,9 |
| Міханавічы | 116,4 | 133,0 |
| Бялбасова | 122,5 | 90,8 |
| Змяўна | 92,0 | 100,9 |
| Севабда | 75,5 | 82,1 |
| Лунінае | 112,7 | 100,4 |
| Татарна | 87,2 | 93,9 |
| Давыдаўна | 116,6 | 101,6 |
| Дубінец | 194,2 | 82,4 |
| Ірванец | — | 99,0 |
| Ім. КІМ | 29,2 | 64,3 |
| Новая Беларусь | 79,3 | 96,8 |
| Хвойны Мастоў | 163,1 | 131,3 |
| Тугаліца | — | 34,7 |
| Усяго: | 112,5 | 93,0 |

Кіноатэатр «Чырвоная Зорка» 14 жніўня НОВАЯ КІНОМЕДЫЯ ЛЮДЗІ НАШАГА КАЛГАСА Аўтар сценарыя—СЯРГЕЙ ПАЯЗАТ. Рэжысёр—АРТАШО АВАРЦІАН. АРТО — арт. Г. ДЖАНАЯН. НУНО — арт. Д. ЯРАЛАН. СЕДА — арт. К. МЕЛІКЯН і інш. ВЫТВОРЧАСЦЬ ЕРЭВАНСКАЯ КІНОСТУДЫІ.

Мінская 2-гадовая школа лабарантаў і медыясцёр НАРНАМАТА АХОВЫ ВДАРОЯ ВССР аб'яўляе НАБОР НА 1 КУРС ОКОНЧЫШЫЯ ШКОЛУ АТРЫМЛІВАЮЦЬ СЯРЭДНЮЮ МЕДЫЦЫНСКУЮ АСВЕТУ. Прымуць у лік слухачоў моцны быць асобы абодвух полаў, вольгудышы 16-гадовага ўзросту і скончышыя 7 класаў сярэдняй школы. Для поступлення неабходна прадставіць у канцільярскую школу атэстат аб адукацыі, метрыку, або папарт, дзве фотакарткі, ваху, аўтаграфію, паптовых марак на 60 кап. 19 ЖНІЎНЯ Г. Г. ПАЧНУЦА ПРЫЁМНЫЯ ЭКЗАМЕНЫ па рускай, беларускай мовах, матэматыцы і Канстытуцыі ССРС па праграме 7 класаў сярэдняй школы. Скончышышыя семгодку на выдатку прымаюцца без прыёмных экзаменаў. Прымуць у лік слухачоў саабепаечкавда сямпедняй, згодна павольным урда. Інтэрв'яцыю школа не прадстаўляе, прыездным аплачваюцца кватэрыны процы ў размерках праддзятрына пастаюнай урда. Служачы забеспечваюцца ложкамі і сацыяльным прыладам. ДАКУМЕНТЫ ПРЫМАЮЦА ДА 25 ЖНІЎНЯ г. г. у канцільярскі спыцы ад 9 да 5 гадзін дня штэдэіна (апрача выхадных дзён) і поштак. Пачатак заняткаў з 1 верасня 1940 года. АДРАС: Мінск, 7-я лінія, № 29 (Дзягоўны тракт) 2-гадовая школе лабарантаў і медыясцёр. Телефон 23-211. ДЫРЭКЦЫЯ.

ДА ВЕДАМА ПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ АКЛАДНЫХ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ ВІЦЕБСКАЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ, МІНСКОЙ, МАГЛЕЎСКОЙ, І ПАЛЕСКАЙ АБЛАСЦЕІ. НА ПАДСТАВЕ ЗАКОНА АБ АБВЯЗАННОСЦІ АКЛАДНЫХ СТРАХАВАНІ, ПРЫНЯТАГА ВЕРХОЎНЫМ СОВЕТАМ САЗОВА ССР 4 КРАСВІКА 1940 ГОДА. ОРГАНЫ ДЗЯРЖСТРАХА ПРАВОДЗЯЦЬ УЧОТ АБ'ЕКТАУ СТРАХАВАННЯ ВЫЛІЧННЕ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ І УРУЧННЕ СТРАХАВЫХ ПАСВЕДЧАННЯЎ (ПАВЕДАМЛЕННЯЎ) СТРАХАВАЦЕЛЯМ. АБВЯЗКЕ ВАМУ АКЛАДНОМУ СТРАХАВАННЮ ПАЛЛЯГАЕ НАСТУПНАЯ МАЕМАСЦЬ: 1. У КАЛГАСАХ: а) будыны, інвентар, абсталяванне, транспартныя сродкі, прадукцыя, сыравіна і матэрыялы; б) лісьвы сельскагаспадарчых культур (у тым ліку і тыт, якія асвоіліся ў расадніках, парніках і цыпках); пітомнікі і ўраджай садоў, агародаў і вінаграднікаў; в) буйная рагатая жывёла, авечкі, козы і свіньні ва ўзросце ад 6 месцаў; коні на ўзросце ад 1 года, а племянныя малядыя коней на ўзросце ад 6 месцаў; 2. У ГАСПАДАРКАХ ГРАМАДЗЯН: а) будыны; б) буйная рагатая жывёла на ўзросце ад 6 месцаў; коні, авечкі і козы на ўзросце ад 1 года і свіньні ва ўзросце ад 6 месцаў (а ў гаспадарках аднаасобінаў апрача таго, палівыя пасевы сельскагаспадарчых культур). ЗАКОНАМ УСТАНОЎЛЕНА НАСТУПНЫЯ ТЭРМІНЫ УПЛАТЫ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ: А. ДЛЯ КАЛГАСА — 40% да 15 верасня, 80% > 1 лістапада, 30% > 1 снежня. В. ДЛЯ ГРАМАДЗЯН — 50% да 15 верасня, 50% > 1 лістапада. ГРАМАДЗЯНЕ І КАЛГАСЫ! УНОСЬЦЕ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ, якія з вас прылічваюцца, да сканчэння тэрміна ўплаты, ЗА ПРАТЭРМІНАВАННЕ З'ЯСНОУ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ НАЛІЧЫЦА ПЕНІ з прылічэннем 0,1 проц. а з калгасаў 0,05 проц. за кожны дзень пратэрмінаў. УПРАўЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА ІФБ БССР.

РАСПАРАДЖЭННЕ № 12 ВЫКАНОМА МІНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА ДЭПУТАТАЎ 5 ЖНІЎНЯ 1940 г. ПРАЦОЎНЫХ ГОР. МІНСК. АБ ПРАВЭДЗЕННІ ПРАФІАНТЫЧНЫХ ПРЫШЧПЛАК БРУШНОГА ТЫФУСУ І ПАРАТЫФУСУ. У МЕТАХ ПАПРАВЭДЖЭННЯ ЗАХВАРВАНЬ ПРУШНЫМ ТЫФУСОМ І ПАРАТЫФУСОМ, ВЫКАНОМ МІНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАПОЎНЫХ РАШАЕ: 1. Правесці ў абавязковым парадку прычыненні супроць тыфоду і паратыфоду ніжэйзаваным групам населеніцтва горада Мінска: а) усім працаўніцкам харчовай прамысловасці, якія заняты выработкам, хаваннем, транспартнаўражэй, заагатаўкай і продажам харчовых прадуктаў; б) усім работнікам камунальных прадпрыемстваў (вадаканалізацыі, асенізацыянага аб'ёму, гасцініц, дэкаў, пральняў); в) усім жыхарам інтэрнату; г) усім работнікам дзіцячых садоў, ясель і пляцовак; д) студэнтам ВНУ і тэхнікумаў; е) усім медработнікам; ж) прыабрашчыцям, дворнікам, кубашчыцкам і вадасом, працоўным у прадпрыемствах, установах і гарадскіх арганізацыях; з) усім прыбываючым у г. Мінск сезонным работнікам, сумесна з іх сем'ямі. 2. Правядзенне прычыненнае ўскладні на прычыненны пункт Мінскай санэацыі, раўняны паліцыі і адрупуцтва. 3. Адказнае за сааевоае правядзенне прычыненнае паказаным у п. 1 гэтага распарадженія групам і асобам ускладнеца на іпраўленне адпаведных прадпрыемстваў і ўстановаў. 4. Наплыў за вышалежэннем гэтай паставоны ўскладнеца на Мінскую дзяржаўную санітарную інспекцыю. 5. Вынаваць у нарушэнні гэтага распарадженія прынятаюцца да адміністрацыйнай адказнасці — штрафы да 100 руб. або прымусявы работам да 15 дзён. 6. Гэта распарадженне ўваходзіць у сілу праз 5 дзён пасля яго апублікавання. Нам, старшын Выхаюма Мінскага Гарадскага Совета депутатаў працоўных — КАЖДАН. Сакратар Выхаюма Мінскага Гарадскага Совета депутатаў працоўных — ДЗЯМІДАЎ.